

Другая Сесія Вярхоўнага Савета БССР першага склікання

ДЗЯРЖАУНЫ БЮДЖЭТ БССР НА 1939 год І ВЫКАНАННЕ ДЗЯРЖАУНАГА БЮДЖЭТА ЗА 1938 год

Даклад Народнага Камісара Фінансаў БССР тав. І. З. СЦЯПАНАВА

Таварышы дэпутаты!

Совет Народных Камісараў Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі разглядае і адобрыў дзяржаўны бюджэт БССР на 1939 г., які ў адпаведнасці з арт. 19 Канстытуцыі Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі ўносіць на ваша зацвярджэнне.

Дзяржаўны бюджэт БССР на 1939 год, як і адны дзяржаўны бюджэт Саюза ССР, зацверджаны III Сесіяй Вярхоўнага Савета ССР, з'яўляецца ілюстрацыяй далейшага магутнага росту народнай гаспадаркі, культуры, дабрабыту савецкага народа і абароназдольнасці нашай сацыялістычнай дзяржавы.

Дзяржаўны бюджэт ССР ярка адлюстроўвае вялікі рост прамысловай вытворчасці і вытворчасці нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, транзіённы размах новага будаўніцтва, рост абароннай магутнасці краіны і далейшы ўздым культуры і дабрабыту народаў вялікага Саюза.

Дзяржаўны бюджэт ССР на 1939 год, зацверджаны III Сесіяй Вярхоўнага Савета ССР, гэта ёсць Трэцяя Сталінская Пяцігодка ў дзеянні, гэта ёсць практычная рэалізацыя важнейшай палітычнай устаноўкі, данай XVIII з'ездам партыі і таварышам Сталіным: «Дагнаць і перагнаць таксама ў эканамічных адносінах гадоўныя капіталістычныя краіны».

XVIII з'езд партыі падвёў вынікі грандыёзных рэзультатаў будаўніцтва камунізму. У нашай краіне ў асноўным ажыццёўлены сацыялізм, канчаткова ліквідаваны ўсе эксплуатацыйныя класы, поўнасьцю знішчаны прычынны, параджаючыя эксплуатацыйны чалавек чалавекам і падзел традыцыя на эксплуатацыйна і эксплуатаваемы.

У народнай гаспадарцы ССР сацыялістычная сістэма вытворчасці стала безраздзяльна пануючай.

Савецкі Саюз стаў пераможнай індустрыяльнай дзяржавай, з самай перадавой у свеце тэхнічнай прамысловай і сельскагаспадарчай вытворчасці. На XVIII з'ездзе ВКП(б) таварыш Сталін у дакладзе даў глыбокі аналіз насцягнутага нашай краіны тэхнічнай, ён указаў: «3 пункту гледжання насцягнутага прамысловага і земляробства новай тэхнікі, наша краіна з'яўляецца найбольш перадавой у параўнанні з любой іншай краінай».

У магутным росце народнай гаспадаркі і культуры нашай краіны, ва ўмацаванні яе абароназдольнасці дзяржаўны бюджэт ССР адыграў велізарную ролю.

Толькі за другую пяцігодку праз дзяржаўны бюджэт ССР у сацыялістычнае будаўніцтва нашай краіны ўкладзена 348,3 млрд. рублёў. З гэтага сумы дзяржаўнага бюджэта ССР у другой пяцігодцы накіравана на фінансаванне народнай гаспадаркі краіны сацыялізму — 183,7 млрд. рублёў, у 3,4 раза больш, чым у першым пяцігоддзі. У асноўным сродкі на фінансаванне народнай гаспадаркі накіраваны на капітальнае будаўніцтва, на стварэнне асноўных фондаў нашай краіны.

З агульнай сумы ў 137,5 млрд. рублёў капіталаўкладання ў народную гаспадарку бюджэт забяспечыў фінансаванне ў суме 88,8 млрд. рублёў або 64,6 проц.

Расходы на фінансаванне сацыяльна-культурных мерапрыемстваў у дзяржаўнага бюджэта ў другой пяцігодцы асабліва моцна раслі. Яны выраслі супроць затрат на гэтыя мэты ў першай пяцігодцы ў 5,7 раза і склалі 73,2 млрд. рублёў.

Гэтыя велічынныя сродкі забяспечылі выключна быстрыя тэмпы ў эканамічным і культурным росце нашай краіны. Наша прамысловасць і сельская гаспадарка перабудаваны на аснове самай перадавой, сучаснай тэхнікі. Ужо да канца другой пяцігодкі больш 80 проц. усяй прамысловай прадукцыі было атрымана з новых прадпрыемстваў, пабудаваных або перабудаваных за гола двух сталінскіх пяцігодак. Каля 90 процантаў усіх збожжых у сацыялістычнай сельскай гаспадарцы трактараў і камбайнаў вышучана нашымі заводамі толькі за гола другой пяцігодкі.

Наша краіна стала краінай супольнай пісьменнасці, краінай перадавой культуры. У нашай краіне створана многалікая армія новай народнай сацыялістычнай інтэлігенцыі, што з'яўляецца адным з важнейшых фактараў канчатковай перамогі камунізму ў яго гістарычным спаборніцтве з капіталізмам.

Ніжа, ні ў адной капіталістычнай краіне, ні было, німа і не можа быць такіх велічынных укладанняў у дзяржаўны бюджэт у развіццё народнай гаспадаркі на падняцце культуры і матэрыяльнага ўзроўню працоўных, як у нас. Ніжа, ні ў адной капіталістычнай краіне, у тым ліку ў Злучаных Штатах Амерыкі, німа і не можа быць такой аснашчанага гаспадаркі перадавай тэхнікі, такога культурнага ўздыму, як у нас, у краіне пераможнага сацыялізма.

Бюджэты капіталістычных краін, і асабліва фашысцкіх краін — гэта ёсць бюджэты вайны.

У фашысцкіх краінах як уся народная гаспадарка, так і фінансы і бюджэт, перабудаваны на вайсны лад.

Іквівы рост вайсных расходаў у бюджэтах капіталістычных краін, і асабліва ў фашысцкіх краінах, у краінах аграраў, ёсць ярчайшы доказ гэтага.

Вось некаторыя памеры росту вайсных расходаў у бюджэтах Германіі і Японіі.

У бюджэце Германіі 1934-35 гг. толькі вайсных расходаў была роўна 21,5 проц. усяй бюджэтных расходаў, а ў бюджэце 1938-39 гг. яна складала да 72 проц.

У бюджэце Японіі вайсныя расходы склалі ў 1934-35 гг. — 43,4 проц., а ў бюджэце 1938-39 гг. — дасягнулі 76,2 проц. Тры чвэрці ўсіх расходаў на бюджэтах Германіі і Японіі накіраваны на фашысцкія заправы на вайсныя расходы, на арганізацыю індустрыі смерці.

Не адстае ад сваіх партнёраў «па трыкутніку» ў адносінах вайсных расходаў і фашысцкая Італія. Вайсныя расходы Італіі ў бюджэце 1938-39 гг. складалі 52 проц. супроць 20 проц. на бюджэце 1934-35 гг.

Такіх велічынных росце вайсных расходаў на бюджэтах, паказаных 3-х фашысцкіх дзяржаў, звязаны з гонкай узраўнення, з аўнай і скрытай падрыхтоўкай блока фашысцкіх аграраў да распачатку другой імперыялістычнай вайны, выклікае непамярны рост падаткаў на працоўных, вызывае далейшы рост галены і голада рабочага класа і працоўнага сялянства гэтых краін.

156-мільярды бюджэт Саюза на 1939 год — гэта бюджэт далейшага магутнага гаспадарчага росквіту, бюджэт уздыму культуры і матэрыяльнага ўзроўню народаў ССР, бюджэт абароны нашай радзімы.

III Сесія Вярхоўнага Савета ССР, зацверджваючы адны дзяржаўны бюджэт ССР на 1939 год і дзяржаўны бюджэты саюзных рэспублік, прапанавала яшчэ раз магутнасць Савецкай дзяржавы, нескоруннае маральна-палітычнае адліцце савецкага народа, перамогу ленініска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, вяртэнне любоў ўсёму Савецкаму народу да сваёй радзімы, да камуністычнай партыі, да мудрага правяды і друга народаў вялікага Сталіна.

і пры данамозе рускага народа ў БССР створана перадавая прамысловасць, высокая тэхнічна ўзброена. За гола сталінскіх пяцігодак у БССР пабудавана і ўведзена ў эксплуатацыю 356 новых прадпрыемстваў.

Валова прадукцыя ўсёй прамысловасці БССР у назменных цэнах 1926-27 гг.

арганізавана 9.650 калгасаў, якія засяваюць 97 проц. усяй пасеўнай плошчы. Калгасы рэспублікі абслугоўваюцца 215 машына-трактарнымі станцыямі. На палях Беларусі працуе 9.000 трактараў, звыш 4.000 аўтамабіляў, звыш 1.000 камбайнаў і дзесяткі тысяч іншых складаных сельскагаспадарчых машынаў.

Беларусь стала рэспублікай сучаснай пісьменнасці, з высокаразвітай, квітнеючай культурай, інтэлектуальнай на форме і сацыялістычнай на зместу.

У БССР ёсць 7.067 школ, у якіх адукацыя 1.185 тысяч нашых савецкіх дзяцей, 22 вышэйшыя навучныя ўстановы, 97 тэхнікумаў і вучыліш. Выдатны дасягненні дала і сельскагаспадарчая Беларуская рэспубліка і ў галіне аховы здароўя. За гола сталінскіх пяцігодак створана вялікая сетка дачынных і лячэбна-прафілактычных устаноў.

Выраслі выдатныя абсталяваныя клінічныя бальніцы і гарадкі.

Побач з агульным бурным росце народнай гаспадаркі і культуры беларускага народа, рос і бюджэт БССР.

Бюджэт БССР за гола двух сталінскіх пяцігодак вырас з 81,2 млн. руб. на 939,6 млн. руб. у 1937 г., г. зн. у 11,4 раза.

Толькі за адну другую пяцігодку на дзяржаўны бюджэт БССР было ўкладзена сродкаў у нашу народную гаспадарку і культуру 3.118 млн. рублёў — у тры з лішняй раз больш, чым за першую пяцігодку.

да канца 2-й пяцігодкі дасягнула 2.150 млн. руб. — супроць 1913 г. амаль у 24 разы. Узровень вага валовай прадукцыі прамысловасці ў прадукцыі ўсёй народнай гаспадаркі БССР у даны момант роўна 77,5 проц.

Зараз у БССР замест распыленых 838 тысяч сялянскіх аднаасобных гаспадарак

ранейшаму перарасход на сабекошту прадукцыі і страты. Да прыкладу, на Белпромбудтрэсте НЕМаспрама за першы квартал 1939 г. страты склалі 750 тысяч рублёў.

Совет Народных Камісараў БССР разглядае вынікі вытворча-фінансавай дзейнасці рату галін гаспадаркі, указаў практычныя мерапрыемствы на палепшэнне работ прадпрыемстваў і гаспадарчых арганізацый.

Кіраўнікі наркаматаў і гаспадарчых арганізацый, у адпаведнасці з рашэннямі XVIII з'езда ВКП(б), павінны аб'явіць рашучую барацьбу безгаспадарчасці, выконваючы планы не толькі па колькасці, але і па якасці прадукцыі. У гэтым сутнасць, а-б сказаць, нашых рэзерваў.

2. Па адлічэннях у бюджэт ад падатку з абароту неадвальнае складае 17.169 тыс. руб., у сувязі са змяншэннем капітала падатку з абароту: галавая сума падатку з абароту для БССР была зацверджана ў 2059,4 млн. рублёў, пры вызначэнні-ж Наркамфінансаў Саюза кварталныя планы, гэтая сума падатку была зменшана на 55,9 млн. руб., а прапанаваны адлічэнні ў рэспубліканскі бюджэт пакашты без змен.

Што датычыць устаноўленых для БССР кварталных планаў, то яны ў 1938 г. былі перавышаны на 17,3 млн. руб.

У 1-м паўгоддзі 1939 года ў галіне дзяржаўных даходаў, у рэзультате велізарнага вытворчага ўздыму працоўных, значнага палепшання работ фінансавых устаноўленых планы таксама з поспехам выконваюцца.

Выкананне плана падатку з абароту ў многім залежыць ад работ збытвых і гандлёвых арганізацый.

Не глядзячы на перавыкананне па кварталных планаў падатку з абароту ў 1938 г. на кантыгенту ў пельм на 17,3 млн. руб., па асобных відах наступленні мы маем значнае недаступленне, якое аб'ясняецца, гадоўным чынам, невыкананнем плана отпаведа і рознічнага тавараабароту як у цэлым, так і ў асобных галінах. Плян рознічнага тавараабароту выканан за 1938 год у цэлым на 99,5 проц.

Чым-жа можна аб'ясніць такое невыкананне плана рознічнага тавараабароту? Безумоўна, толькі хронічнай намай работай па выкананні вытворчай праграмы, а таксама хронічнай арганізацыйна-розычна гандлю як НКХарпрамам, так і НКГандлю.

Вазьміце, напрыклад, хлеб. Увесь недабар ад падатку з абароту па хлеб аб'ясняецца выключна тым, што не поўнасьцю быў рэалізаваны рыначны фонд мукі, крупы і фуража. Вядома, гэта ў пельм меры абумоўлена багатым ураджам 1937 года. Але ў значнай меры гэта абумоўлена: хронічнай арганізацыйнай у разе раённай (Хопіск, Кілікічы, Лелье, Горкі) баз хлебавытворчых, якасцю хлебавытворчых — хлеб вытворчых у нас у разе выдатку з рук вон дрэнна, а таксама і арганізацыйна гандлю хлебпрадуктамі.

Гэты перарасход на вытворчасці і страты па ўказаных і іншых галінах павядажваюць выключна безгаспадарчасць, парушэнне планава-фінансавай дысцыпліны, зрыў асобнымі галінамі прамысловасці якасных паказальнікаў, плана, а таксама адсутнасць сапраўднага сістэматычнага кантролю.

Рашэнні XVIII з'езда ВКП(б) натхнілі працоўных на найвышэйшы палітычны і вытворчы ўздым. За 5 месяцаў 1939 г. рад галін гаспадаркі дэтармінава выканані свае вытворчыя праграмы, значна палепшылі якасцю выкананне планаў. Аднак асобныя кіраўнікі прадпрыемстваў яшчэ не ўсе зробілі для ажыццяўлення рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б), дапускаюць па-

3 гэтага відаць, што калі-б мы поўнасьцю па ўсяму асартыменту рознічнага і алгавата тавараабароту выканалі наш план, калі-б мы поўнасьцю колькасца і якасцю выканалі нашы вытворчыя праграмы па ўсёх галінах, — мы-б, вядома, перавыканалі наш план падатку з абароту і задавалі-б рад нашых запатрабаванняў.

якія выконвалі нашы вытворчыя праграмы па ўсёх галінах, — мы-б, вядома, перавыканалі наш план падатку з абароту і задавалі-б рад нашых запатрабаванняў.

Выкананне плана падатку з сельскага насельніцтва ў 1938 годзе праходзіла неадвальна.

Плян на падатках і зборах, без падатку на коней, ад якога ўстаноўлены працэнтны адлічэнні ў бюджэт, быў выканан толькі на 96,5 проц. Неадступна ў бюджэт у пельм на плану 5,4 млн. руб. Але гэта ў пельм на плану з улікам перанаступленняў іншых падатковых даходных крыніц. Што-ж датычыць такіх плацяжоў, як сельскагаспадарка на калгасы і аднаасобнікаў і сельскі культзбор, то неадвальнае плана на першым этапе складала 5.919 тыс. руб. і па другому — 6.932 тыс. руб.

Найбольш адстаючымі ў выкананні плана падаткаў і збораў за 1938 год былі: Магілёўская вобласць, якая план выканала толькі на 92,1 проц. і Палеская вобласць, якая выканала план на 90,3 проц. Пры тым, план сельскага культзбору Магілёўскай вобласці выканала ў 1938 г. толькі на 62,9 проц., а Палеская — на 64,6 проц. Гэта значыць, што выкананне плана культзбору ўказанымі абласцямі было сарвана, і ганава сарвана. Сарвана таксама Магілёўскай вобласцю выкананне плана 1938 года на сельскагаспадарку на калгасы і аднаасобнікаў. Плян выканан толькі на 73,6 проц.

Тав. Звер'еў у сваім дакладзе на 3-й Сесіі Вярхоўнага Савета ССР указаў на Магілёўскую вобласць, як найбольш адстаючую па выкананні плана падаткаў і збораў у Саюзе.

Выключна дрэнна ў 1938 годзе ішло выкананне плана самаабкладання. Галавы план па рэспубліцы выканан усяго на 55,5 проц. Адстаючымі ў гэтай частцы былі Магілёўская вобласць — план выканан на 46,9 проц., Гомельская — на 46,4 проц., Менская — на 52,3 проц.

Такое неадвальнае становішча з выкананнем падаткаў і збораў у 1938 г. з'явілася вынікам таго, што многія мясцовыя фінансавыя органы, а разам з імі і савецкія органы на месцах неадвальна правадзілі работу па ўмацаванню плацельна дысцыпліны. Неадстаюча арганізавалі і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся і такія даходныя крыніцы нашага бюджэта, як падатковы падаток з кааператывных арганізацый і гаспадарчых арганізацый і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

якія выконвалі нашы вытворчыя праграмы па ўсёх галінах, — мы-б, вядома, перавыканалі наш план падатку з абароту і задавалі-б рад нашых запатрабаванняў.

якія выконвалі нашы вытворчыя праграмы па ўсёх галінах, — мы-б, вядома, перавыканалі наш план падатку з абароту і задавалі-б рад нашых запатрабаванняў.

Выкананне плана падатку з сельскага насельніцтва ў 1938 годзе праходзіла неадвальна.

Плян на падатках і зборах, без падатку на коней, ад якога ўстаноўлены працэнтны адлічэнні ў бюджэт, быў выканан толькі на 96,5 проц. Неадступна ў бюджэт у пельм на плану 5,4 млн. руб. Але гэта ў пельм на плану з улікам перанаступленняў іншых падатковых даходных крыніц. Што-ж датычыць такіх плацяжоў, як сельскагаспадарка на калгасы і аднаасобнікаў і сельскі культзбор, то неадвальнае плана на першым этапе складала 5.919 тыс. руб. і па другому — 6.932 тыс. руб.

Найбольш адстаючымі ў выкананні плана падаткаў і збораў за 1938 год былі: Магілёўская вобласць, якая план выканала толькі на 92,1 проц. і Палеская вобласць, якая выканала план на 90,3 проц. Пры тым, план сельскага культзбору Магілёўскай вобласці выканала ў 1938 г. толькі на 62,9 проц., а Палеская — на 64,6 проц. Гэта значыць, што выкананне плана культзбору ўказанымі абласцямі было сарвана, і ганава сарвана. Сарвана таксама Магілёўскай вобласцю выкананне плана 1938 года на сельскагаспадарку на калгасы і аднаасобнікаў. Плян выканан толькі на 73,6 проц.

Тав. Звер'еў у сваім дакладзе на 3-й Сесіі Вярхоўнага Савета ССР указаў на Магілёўскую вобласць, як найбольш адстаючую па выкананні плана падаткаў і збораў у Саюзе.

Выключна дрэнна ў 1938 годзе ішло выкананне плана самаабкладання. Галавы план па рэспубліцы выканан усяго на 55,5 проц. Адстаючымі ў гэтай частцы былі Магілёўская вобласць — план выканан на 46,9 проц., Гомельская — на 46,4 проц., Менская — на 52,3 проц.

Такое неадвальнае становішча з выкананнем падаткаў і збораў у 1938 г. з'явілася вынікам таго, што многія мясцовыя фінансавыя органы, а разам з імі і савецкія органы на месцах неадвальна правадзілі работу па ўмацаванню плацельна дысцыпліны. Неадстаюча арганізавалі і накіроўвалі работу сельскага фінансавана актыва і фінансавы секцыі сельскіх саветаў па выкананню плана абавязковых плацяжоў насельніцтва.

Неадвальна ў 1938 г. аказаліся

Другая Сесія Вярхоўнага Савета БССР першага склікання

Працяг даклада Народнага Камісара Фінансаў БССР тав. І. З. СЦЯПАНОВА

іосна па ўдзельнай вазе ў бюджэтах мясцовых саветаў, выкананы ўсяго толькі на 80,9 проц. (план — 35.262 тыс. рублёў, выканана — 28.532 тыс. рублёў). Незавыкананне складала 6.730 тысяч рублёў.

Такое рэзкае недавыкананне з'яўляецца ў выніку дрэннай работы чыіх сааператывных арганізацый і асабліва пажыўкашэрапаў. Нашы сааператывныя арганізацыі не аслабіліся да таго часу ад непарадковых расходаў, растраі і раскраданніў.

Трэба прызнаць, што і фінансавыя органы недастаткова ўдзяляюць увагі гэтай рэзкай дрэннай дрэннай работы чыіх сааператывных арганізацый і асабліва пажыўкашэрапаў. Нашы сааператывныя арганізацыі не аслабіліся да таго часу ад непарадковых расходаў, растраі і раскраданніў.

у выніку недавыканання ўдзельнай вазы ўласных сродкаў над бюджэтным фінансаваннем па прамысловасці і сельскай гаспадарцы аб'ём уласнай фінансаванай базы нашых прамысловых прадпрыемстваў, аб далейшым росце іх рэнтабельнасці.

Намечаныя асцяганні па бюджэту 1939 г. на фінансаванне сельскай гаспадаркі НКСотгасаў і НКЗема ў суме 65.575 тыс. руб. узрастае супроць 1938 г. на 18.990 млн. руб. або на 40,7 проц.

У аснове такога росту расходаў па сельскай гаспадарцы паказанне ўказанні XVIII з'езда ВКП(б) і таварыша Сталіна аб тым, што мы павінны «разгарнуць далей уздым нашага земляробства і жывёлагаўдзілі з тым, каб на

працягу бліжэйшых 3—4 год лабіцца штогоднай вытворчасці зяно 8 млрд. цулоў з сярэдняй ураджайнасцю на гектар у 12—13 цнт., павялічыць вытворчасць па тэхнічных культурах на 30—35 проц. у сярэднім, павялічыць пагадоўе асцяж і сярэняй ухвал, пагадоўе буйнай вяртагай жывёлы — прапантаў на 40, пагадоўе коней — прапантаў на 35».

Аб далейшым росце дабрабыту працоўных, іх матэрыяльнага і культурнага ўзроўню сведчаць не толькі каласальныя ўкладанні з бюджэта па сацыяльна-культурных мерапрыемствах, але таксама і ўкладанні ў камунальна-жыллёвую гаспадарку і дабрабыт. Расходы на камунальна-жыллёвую гаспадарку і дабрабыт па бюджэту на 1939 год складуць 69.343 млн. рублёў.

Вялікая роля належыць дзяржаўнаму бюджэту ў частцы фінансавання капіталаўкладанняў у бягучым годзе. Па асобных наркахатах і галінах на-

Выкапанне за 1938 г.	План на 1939 г.	Проп. да выкан.	
552.663	608.070	110,1	
Усяго расходаў			
У тым ліку:			
1. Агульная асета і выхаванне дзяцей і паросткаў	304.644	344.001	112,9
3 іх:			
а) дзіцячыя сады	24.050	30.307	126,0
б) школы (пачатковыя, НСШ, СШ)	232.804	260.777	112,0
в) дзіцячыя лады	33.673	35.087	104,3
2. Агульная асета і палітыка-выхавачая работа сярод дарослых	35.252	38.114	108,1
3 іх:			
а) вяржачныя школы павышанага тыпу	9.640	10.872	112,8
б) бібліятэкі	3.302	4.945	149,7
в) дамы саакультуры і хаты-чытальні	8.934	9.823	109,9
3. Падрыхтоўка кадраў	144.413	161.605	111,9
3 іх:			
а) ВНУ	52.955	57.058	107,7
б) тэхнікумы	52.923	55.095	104,1
в) зячонае абаучэнне	4.379	7.080	161,7
4. Навукова-даследчыя ўстановы	10.839	13.721	126,6
5. Мастацтва	11.873	14.246	120,0
6. Друк	8.056	8.468	105,0
7. Капіталаўкладанні ў сельскае школьнае будаўніцтва	34.990	27.836	—

Асабліва значна ўзрастаюць расходы на школы, дзіцячыя сады, бібліятэкі, зячонае абаучэнне, друк і мастацтва. Гэты гіганцкі рост расходаў па асету ў 1939 годзе адказвае ўстаноўкам Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі аб тым, каб ажыццявіць да канца пяцігодкі ўсеагульнае сярэдняе абаучэнне ў ўсёй краіне, а ў вёсцы завяршыць сямігадовае сярэдняе абаучэнне, а таксама ўдасканалі абаучэнне павышанага тыпу для тэхнічнага ўзроўню рабочага класа СССР да ўзроўню работнікаў інжынерна-тэхнічнай працы.

Дзяржаўны бюджэт БССР у 1939 годзе забяспечвае фінансаванне пачатковых, няпоўных сярэдніх і сярэдніх школ у размер 260.777 тыс. рублёў — на 28 мільянаў рублёў больш 1938 года.

У 1939—40 гг. па БССР будуць разгорнуты 4692 пачатковыя школы, 1684 няпоўныя сярэднія школы і 691 сярэдняя. У іх будзе абаучацца 1185 тысяч дзяцей. Асабліва ўзрастаюць класы 8—10 і 5—7—8—10 класаў у 1939 г. будзе 2547 супроць 1661 у 1938 г. і 5—7 — апаветна — 10875 супроць 9395.

Расходы па дзіцячых садах растуць па 26 проц. у 24.050 тысяч рублёў у 1938 г. да 30.307 тысяч рублёў у 1939 г. Дзіцячыя сады, якія будуць мець фінансаванне з бюджэта, будзе ахвачана 39,3 тысячы дзяцей.

Значна павялічаны на 1939 г. расходы на агульнаадукацыйную і палітыка-выхавачую работу сярод дарослых, па ўтрыманне вяржачных школ павышанага тыпу для дарослых, якія ў 1939 г. павінны ахвачыць 90 тысяч чалавек, на масавыя гарадскія і сельскія бібліятэкі, колькасць якіх да канца года дасягне 411, на дамы саакультуры і хаты-чытальні ў райсаветах і на хаты-чытальні — у сельсаветах.

Расходы па падрыхтоўцы кадраў, па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы спецыялістаў для галін нашай гаспадаркі ў гэтым годзе дасягнуць 161.605 тысяч рублёў, у тым ліку толькі па ВНУ і тэхнікумах будзюць асцяганні на суму 112.152 тысячы рублёў.

У 1939 г. бюджэтам БССР будзюць прафінансаваны 24 ВНУ (19 асабных і 5 вяржачных), у якіх будзе абаучацца 155 тысяч студэнтаў, 88 тэхнікумаў і вучылішч з колькасцю студэнтаў больш 33 тысяч чалавек.

У гэтым годзе нашы ВНУ і тэхнікумы вышпуняць вялікі атрад спецыялістаў для

Укладанні, план	Выкапанне	Проп. выкан.	
1. Народная гаспадарка	118.895	114.881	96,8
У тым ліку:			
а) прамысловасць абласнога і раённага падпарадкавання	10.904	10.621	98,3
б) сельская гаспадарка	16.551	14.804	89,4
в) камунальна-жыллёвая гаспадарка	67.605	68.025	100,7
г) дарожная гаспадарка	14.257	13.005	91,2
2. Сацыяльна-культурныя мерапрыемствы	609.946	593.383	97,2
У тым ліку: а) асета			
б) ахова здароўя	410.215	395.046	96,3
в) саод забяспячэнне	161.519	157.768	97,7
3. Расходы па ўтрыманню мясцовых органаў дзяржаўнага ўпраўлення	56.455	63.063	111,7

Прыведзеныя даныя сведчаць аб вялікім недавыкананні сродкаў па асобных галінах гаспадаркі і сацыяльна-культурных мерапрыемствах, так і аб вялікім перарасходзе, у прыватнасці, па ўтрыманню мясцовых органаў дзяржаўнага ўпраўлення і на камунальна-жыллёвай гаспадарцы.

У плане па народнай гаспадарцы не асвеена 4.015 тыс. руб., з іх толькі па фінансаванню сельскай гаспадаркі, вяржачных мерапрыемстваў, абслуговаўчых раздзяленняў нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, недаасвеена 1.748 тыс. руб., і ў даным выпадку недаасвеенне сродкаў па мерапрыемствах сельскай гаспадаркі трэба канстатаваць, як рэзультат невыканання мясцовых зямельных органаў сваіх планаў па разгортванні сеткі ветэрынарна-ўрачобных і ветэрынарна-фельдчарскіх устаноў, а таксама неўкамлектаванне існуючай сеткі ветэрынарна-ўрачобных і фельдчарскіх гарад.

Асвеенне бюджэтных сродкаў па ветэрынарна-ўрачобных участках складала 75,6 проц., а па ветэрынарна-фельдчарскіх пунктах толькі 69,4 проц.

Агульнае недавыкананне сродкаў па сацыяльна-культурных мерапрыемствах роўна 16.563 тыс. руб., у тым ліку на асвеце — каля 15 млн. руб. і на ахове здароўя — 3.761 тыс. руб.

У частцы асеты зусім недавыканана част асеты сродкаў па фінансаванню вяржачных школ павышанага тыпу, школ лікбеза, па дзіцячых садах і на сельскаму школьнаму будаўніцтву.

Асцяганні па вяржачных школах павышанага тыпу фактычна скарыстаны толькі на 75,1 проц. Гэта знаходзіцца ў прамой сувязі з невыкананнем плана камітэнтаў павучаючыхся ў гэтых школах. Замест сярэдня-галавога камітэнта павучаючыхся ў 68,7 тыс. чалавек па плану, фактычна абаучалася 44,2 тыс. чалавек або 64,4 проц.

Органы народнай асеты на месцах гэтым недавыкананні сродкаў па асобных галінах гаспадаркі і сацыяльна-культурных мерапрыемствах, так і аб вялікім перарасходзе, у прыватнасці, па ўтрыманню мясцовых органаў дзяржаўнага ўпраўлення і на камунальна-жыллёвай гаспадарцы.

У плане па народнай гаспадарцы не асвеена 4.015 тыс. руб., з іх толькі па фінансаванню сельскай гаспадаркі, вяржачных мерапрыемстваў, абслуговаўчых раздзяленняў нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, недаасвеена 1.748 тыс. руб., і ў даным выпадку недаасвеенне сродкаў па мерапрыемствах сельскай гаспадаркі трэба канстатаваць, як рэзультат невыканання мясцовых зямельных органаў сваіх планаў па разгортванні сеткі ветэрынарна-ўрачобных і ветэрынарна-фельдчарскіх устаноў, а таксама неўкамлектаванне існуючай сеткі ветэрынарна-ўрачобных і фельдчарскіх гарад.

Асвеенне бюджэтных сродкаў па ветэрынарна-ўрачобных участках складала 75,6 проц., а па ветэрынарна-фельдчарскіх пунктах толькі 69,4 проц.

Агульнае недавыкананне сродкаў па сацыяльна-культурных мерапрыемствах роўна 16.563 тыс. руб., у тым ліку на асвеце — каля 15 млн. руб. і на ахове здароўя — 3.761 тыс. руб.

У частцы асеты зусім недавыканана част асеты сродкаў па фінансаванню вяржачных школ павышанага тыпу, школ лікбеза, па дзіцячых садах і на сельскаму школьнаму будаўніцтву.

Асцяганні па вяржачных школах павышанага тыпу фактычна скарыстаны толькі на 75,1 проц. Гэта знаходзіцца ў прамой сувязі з невыкананнем плана камітэнтаў павучаючыхся ў гэтых школах. Замест сярэдня-галавога камітэнта павучаючыхся ў 68,7 тыс. чалавек па плану, фактычна абаучалася 44,2 тыс. чалавек або 64,4 проц.

Капітальнае будаўніцтва і абаротныя сродкі

Вялікая роля належыць дзяржаўнаму бюджэту ў частцы фінансавання капіталаўкладанняў у бягучым годзе. Па асобных наркахатах і галінах на-

з агульнай сумы капіталаўкладанняў па прамысловасці ў 48,5 млн. руб. фінансаванне з бюджэта складала 21,6 млн. руб. або 44,7 проц.

Такім чынам, у прамысловым будаўніцтве БССР уласныя сродкі прамысловых прадпрыемстваў займаюць у 1939 г. вядучую ролю. Гаспадарчыя органы прамысловасці павінны ў 1939 годзе акумуляваць з уласных сродкаў на капітальнае будаўніцтва 26,9 млн. руб.

Велізарны аб'ём капіталаўкладанняў, ажыццяўляемых намі ў 1939 г., як за кошт уласных сродкаў гаспадарчых арганізацый (амартызаваны, наакумуляваны і мабілізаваны ўнутраныя рэсурсы), так і за кошт бюджэтнага фінансавання, патрабуе ад фінансавых устаноў, ад спецабанкаў, ад гаспадарчых органаў максімальнай увагі. Гаспадарчыя органы абавязаны павялічыць і ў тэрмін пераходзіць уласныя сродкі на капіталаўкладанні па рахунку і спецабанкі. Спецыяльныя банкі павінны ажыццяўляць найстражэйшы кантроль за акумуляцыяй сродкаў на будаўніцтва, за ходам самога будаўніцтва.

Трэба адзначыць, што план капітальнага будаўніцтва ў 1938 годзе па асобных прамысловых наркахатах выкананы недавальна. Па НКМясшпрому ён выкананы на 81,6 проц., на НКЛесу — на 80 проц. Што-ж дзятывы жыллёвага будаўніцтва, то яго па НКХарчпрому і НКМясшпрому выканана на 62 проц., а па НКХарчпрому — на 49,3 проц.

У разе меж будаўніцтва праводзілася без зацверджаных праектаў і каштарысаў. Будаўніцтва пачыналася на непадрыхтаваных і дрэнных участках. Надзвычай часта мяняліся тэматычныя спіскі будаўніцтва, дрэнна скарыстоўваліся будаўнічыя механізмы, лапсукаліся перарасходы фондаў зарплатаў і т. д.

У гэтым годзе пачынаюцца па паражэнню будаўніцтва, да ажурвання сродкаў. Паражэнне будаўніцтва, правядзена гаспадарчымі асобам, складала ў 1938 г. па НКМясшпрому і НКЛесу 6,3 проц., а па НКХарчпрому — 7,4 проц., а па Белпромбудтрэсту па паражэнню будаўніцтва складала 13,7 проц.

Гэтым недахопам у будаўніцтве маюць месца і цяпер. І яны скажваюцца на ходзе выканання плана будаўнічых работ.

Узяць такую буйнейшую будоўлю, як Менскі хлебзавод. Галавы план па гэтай будоўлі за 4 месяцы выкананы толькі на 10,2 проц.

Буйнейшыя торфазаводы НКМясшпрома, як Асіноўскі, «Татарка» і «Свабода», ужо некалькі год фінансуюцца па адгортываючымі па прадстаўленню каштарысаў, а апошнія і да гэтага часу яшчэ складоўца. Да пачатку II квартала г. г. не было аформлена фінансаванне па 123 прамысловых аб'ектах будаўніцтва.

Гэтыя факты сведчаць аб тым, што ажыццяўленне будаўнічых праграм 1939 г. у нас праходзіць недавальна. Народныя камісарыяты, гаспадарчыя органы і асабліва спецыяльныя банкі абавязаны сур'ёзна ўвагу ўдзяліць будаўніцтву. Спецабанкі, як гэта ўказваў у тав. Зверэў на 3-й Сесіі Вярхоўнага Савета БССР, павінны чыпляна павялічыць да штурбу будоўляў; ітэлізаваны павялічыць ажыццяўляць кантроль, саацяжніць умацаванню гаспадарку і фінансавай дысцыпліны на будаўніцтве, павялічыць змаганне за рэалізацыю ўказанняў XVIII з'езда партыі аб унярванні скорарных металяў будаўніцтва. Мы павінны лабіцца

Аб'ём капітальных работ	Сума фінансавання з бюджэта	
Прамысловасць рэспубліканскага значэння	45.476	19.159
Прамысловасць раённага падпарадкавання	3.059	2.475
Сельская гаспадарка НКЗема і НКСотгасаў	5.700	3.864
Камунальная гаспадарка	34.260	11.280
Дарожная гаспадарка	3.098	2.350
Упраўленне	6.865	6.865
Кілофікацыя	2.165	1.651
Асета	28.195	27.836
Ахова здароўя	12.511	11.744

таго, каб план увогу ў эксплуатацыю новых будоўляў у 1939 годзе быў выкананы.

У гаспадарчых арганізацыях ёсць вялікая магчымасць для мабілізацыі ўнутраных рэсурсаў як па будаўніцтву, так і па эксплуатацыйнай дзейнасці. Справаздачыныя даклады за 1938 год паказваюць, што на многіх прадпрыемствах фактычныя запасы тавара-матэрыяльных каштоўнасцей значна перавышаюць нарматызаваныя. Ё прыкладу, па трэсту Белмаслапрадукта, пры нарматыве па дапаможных матэрыялах у 660 тысяч рублёў, фактычна налічыліся гэтыя на I студзеня 1939 г. складала 1.257 тысяч рублёў, а па Белтрэсту перавышаныя нарматываў па дапаможных матэрыялах да пачатку года было на 644 тысячы рублёў, а па незавяршанай вытворчасці і пафабрактажах — 718 тысяч рублёў.

Такую з'яву з нарматывамі тавара-матэрыяльных каштоўнасцей трэба прызнаць лонармальнай. Лішкі тавара-матэрыяльных каштоўнасцей у гаспадарчых органах прыводзяць да аслаблення гаспадарчых.

Наркаматаў і трэсты павінны правесці ў 1939 годзе апаветнавую работу па ўпарадкаванню нарматываў абаротных сродкаў. Перагляд абаротных сродкаў прадпрыемстваў павінен быць праведзены пад кутом глежання забяспячэння іх абаротнымі сродкамі ў адпаведнасці з вытворчай праграмай, з умовамі саабяжэння і транспарта. Ва ўмовах росту рэнтабельнасці прамысловасці і іншых галін народнай гаспадаркі, ва ўмовах умацавання гаспадаркі, фарміравання абаротных сродкаў, неабходных для далейшага росту вытворчасці, неабходна ставіць у поўную залежнасць ад рэзультатаў гаспадарчых дзейнасці прадпрыемстваў, а гэта ў сваю чаргу ўмоўна азначае гаспадарніцаў за рэнтабельную работу прадпрыемстваў і ўзроўніць гаспадарчых.

Некалькі слоў аб фінансаванні МТС. Як вядома, МТС фінансуюцца па сааюзнаму бюджэту. Па фінансаванне вытворчай дзейнасці МТС па БССР па сааюзнаму бюджэту ў 1939 г. асцяганна на 129.280 тысяч рублёў супроць 108.000 тысяч рублёў у 1938 г. Гэтыя велізарныя ўкладанні ў МТС абавязваюць нашы зямельныя органы да максімальнага выканання плана работ МТС, а таксама эфектыўна і эканамна расходваць дзяржаўныя сродкі. Аднак прыходзіцца канстатаваць, што кіраўніцтва МТС, Наркамзем і зямельныя органы на месцах недастаткова працуюць і паказваць да эканоміі дзяржаўных сродкаў, мала цікавяцца фінансавымі рэзультатамі работы. Наркамзем слаба ажыццяўляе кантроль над расходваннем МТС сродкаў. Тав. Зверэў правільна ўказаў, што Наркамзем БССР за 1938 г. і за I кв. 1939 г. не абавязваў ні адной МТС. А адсутнасць кантролю, рэвізіі, вядома, скажлася на перарасходах у МТС. Толькі па рамонту трактараў і іншых машын перарасход у 1938 г. склаў 8.872 тыс. руб. і на гаручым — 2.608 тысяч рублёў. У разе МТС лапсукаць буйны перарасходы па адміністрацыйных расходах.

У першым квартале 1939 г. перарасход па рахунку гаручага ўжо склаў вялікі сумы. Наркамзем і яго мясцовым органам неабходна неадкладна прыняць адпаведныя меры для палепшання работы МТС.

Асабліва значна ўзрастаюць расходы на школы, дзіцячыя сады, бібліятэкі, зячонае абаучэнне, друк і мастацтва. Гэты гіганцкі рост расходаў па асету ў 1939 годзе адказвае ўстаноўкам Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі аб тым, каб ажыццявіць да канца пяцігодкі ўсеагульнае сярэдняе абаучэнне ў ўсёй краіне, а ў вёсцы завяршыць сямігадовае сярэдняе абаучэнне, а таксама ўдасканалі абаучэнне павышанага тыпу для тэхнічнага ўзроўню рабочага класа СССР да ўзроўню работнікаў інжынерна-тэхнічнай працы.

Дзяржаўны бюджэт БССР у 1939 годзе забяспечвае фінансаванне пачатковых, няпоўных сярэдніх і сярэдніх школ у размер 260.777 тыс. рублёў — на 28 мільянаў рублёў больш 1938 года.

У 1939—40 гг. па БССР будуць разгорнуты 4692 пачатковыя школы, 1684 няпоўныя сярэднія школы і 691 сярэдняя. У іх будзе абаучацца 1185 тысяч дзяцей. Асабліва ўзрастаюць класы 8—10 і 5—7—8—10 класаў у 1939 г. будзе 2547 супроць 1661 у 1938 г. і 5—7 — апаветна — 10875 супроць 9395.

Расходы па дзіцячых садах растуць па 26 проц. у 24.050 тысяч рублёў у 1938 г. да 30.307 тысяч рублёў у 1939 г. Дзіцячыя сады, якія будуць мець фінансаванне з бюджэта, будзе ахвачана 39,3 тысячы дзяцей.

Значна павялічаны на 1939 г. расходы на агульнаадукацыйную і палітыка-выхавачую работу сярод дарослых, па ўтрыманне вяржачных школ павышанага тыпу для дарослых, якія ў 1939 г. павінны ахвачыць 90 тысяч чалавек, на масавыя гарадскія і сельскія бібліятэкі, колькасць якіх да канца года дасягне 411, на дамы саакультуры і хаты-чытальні ў райсаветах і на хаты-чытальні — у сельсаветах.

Расходы па падрыхтоўцы кадраў, па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы спецыялістаў для галін нашай гаспадаркі ў гэтым годзе дасягнуць 161.605 тысяч рублёў, у тым ліку толькі па ВНУ і тэхнікумах будзюць асцяганні на суму 112.152 тысячы рублёў.

У 1939 г. бюджэтам БССР будзюць прафінансаваны 24 ВНУ (19 асабных і 5 вяржачных), у якіх будзе абаучацца 155 тысяч студэнтаў, 88 тэхнікумаў і вучылішч з колькасцю студэнтаў больш 33 тысяч чалавек.

У гэтым годзе нашы ВНУ і тэхнікумы вышпуняць вялікі атрад спецыялістаў для

нашай гаспадаркі з вышэйшай і сярэдняй асетаў. Наша сааветская інтэлігенцыя павялічыла новымі выхаванымі сааветскіх ВНУ і тэхнікумаў.

Каласальны ўкладанні сродкаў у культурныя мерапрыемствы з усёй паўнамоцнай і канкрэтнаю паваржваюць стабільнасці клопаты аб людзях, стабільнасці дабрабыту і павышэння якасці працы фізічнай і працы разумовай.

Устаноўка XVIII з'езда партыі аб тым, што «цяпер задача заключалася ў стварэнні такога дабрабыту і павышэння культурна-працоўных, якія адказваюць узроўню прамысловасці, а ў вёсцы завяршыць сямігадовае сярэдняе абаучэнне, а таксама ўдасканалі абаучэнне павышанага тыпу для дарослых, якія ў 1939 г. павінны ахвачыць 90 тысяч чалавек, на масавыя гарадскія і сельскія бібліятэкі, колькасць якіх да канца года дасягне 411, на дамы саакультуры і хаты-чытальні ў райсаветах і на хаты-чытальні — у сельсаветах.

Расходы па падрыхтоўцы кадраў, па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы спецыялістаў для галін нашай гаспадаркі ў гэтым годзе дасягнуць 161.605 тысяч рублёў, у тым ліку толькі па ВНУ і тэхнікумах будзюць асцяганні на суму 112.152 тысячы рублёў.

У 1939 г. бюджэтам БССР будзюць прафінансаваны 24 ВНУ (19 асабных і 5 вяржачных), у якіх будзе абаучацца 155 тысяч студэнтаў, 88 тэхнікумаў і вучылішч з колькасцю студэнтаў больш 33 тысяч чалавек.

У гэтым годзе нашы ВНУ і тэхнікумы вышпуняць вялікі атрад спецыялістаў для

Расходы дзяржаўнага бюджэта БССР на 1939 год

Аб'ём расходаў дзяржаўнага бюджэта Беларускай ССР устаноўлены Сааветам Народных Камісараў БССР на 1939 год у суме 1.297.400 тыс. рублёў супроць 1.166.325 тыс. рублёў па справядзачым

Выкананне за 1938 г.	План на 1939 г.	Проп. да выкан.	
1.166.325	1.297.400	111,3	
Усяго расходаў па бюджэту			
У тым ліку:			
1. Народная гаспадарка	225.675	251.463	111,4
3 іх:			
а) прамысловасць	78.825	82.493	104,6
б) сельская гаспадарка	46.585	65.575	140,7
в) камунальна-жыллёвая гаспадарка	77.973	69.343	88,9
г) дарожная гаспадарка	13.301	20.140	151,4
2. Сацыяльна-культурныя мерапрыемствы	805.803	911.293	113,1
3 іх:			
а) асета	552.663	608.670	110,1
б) ахова здароўя	207.600	250.179	120,5
в) саод забяспячэнне	41.522	48.091	115,8
3. Утрыманне судовых органаў і органаў дзяржаўнага ўпраўлення	109.462	115.471	105,5

за 1938 год, што складае рост на 131.075.000 рублёў.

Найвялікшы расход па асобных галінах народнай гаспадаркі і сацыяльна-культурных мерапрыемстваў намечаны ў наступным выглядзе:

Аб'ём расходаў дзяржаўнага бюджэта Беларускай ССР устаноўлены Сааветам Народных Камісараў БССР на 1939 год у суме 1.297.400 тыс. рублёў супроць 1.166.325 тыс. рублёў па справядзачым

Выкананне за 1938 г.	План на 1939 г.	Проп. да выкан.
1.166.325		

